

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — КОЖНЫ ДЗЕНЬ ЗАТРЫМАННЯ УБОРКІ ПАГРАЖАЕ ВЯЛІКІМІ СТРАТАМІ. М. АЙВАЗАУ — УРОКІ ПЕРШЫХ ДЗЕНЬ УБОРКІ. М. ЛЮБИМАУ — ПАРАД БАДЗЬРАСЦІ. КАРЭСПАНДАНЦЫ: НЭЯДЛІН — КУЛІКА НА ФЕРМАХ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ. ЧЫКУН — ФЕРМА, ЯКАЯ ДАЕ ВЯЛІКІ ГРАШОВЫ ДАХОД. ШОК, ШЭМПЕЛЬ — ЯШЧЭ РАЗ АБ ЗАСМЕЧАНАСЦІ КАЛГАСАУ У КЛІМАВІЧАХ.

ПІСЬМЫ РАБОЧЫХ І КАЛГАСНІКАУ. ЗА МЯХОУ: СУТЧЫК ПАМІЖ ПАЛІЦЫЯІ І НАПЫЯНАЛ-СОЦЫЯЛІСТАМІ УСЕЯ АУСТРЫІ. ЗАМЕЖНЫ ДРУК АБ ПАДЗЕЯХ У АУСТРЫІ. АБВАСТРОЕННЕ ІТАЛО-ГЕРМАНСКІХ АДНОСІН. ІТАЛЬЯНСКІЯ ВОІСКІ НАКІРАВАНЫ К АУСТРЫЙСКАЙ ГРАДЫ

КОЖНЫ ДЗЕНЬ ЗАТРЫМАННЯ УБОРКІ ПАГРАЖАЕ ВЯЛІКІМІ СТРАТАМІ

Па БССР уборна на 25 ліпеня 63 проц. азімых. Гэтыя лічбы безумоўна з'яўляюцца неадвальнымі. Рэальна завяршэнне вясновай сяўбы, умовы надвор'я даюць нам поўную магчымасць убіраць больш высокімі тэмпамі.

Ушчыльненія тэрмінаў уборкі — асноўная умова барацьбы са стратамі. Парадак раёны БССР уладомілі гэтым значэннем ушчыльненых тэрмінаў уборкі. Такія раёны, як КАМАРЫНСКІ, БРАГІНСКІ, ЦЕРАХАЎСКІ ўжо ўбяралі ад 74 да 81 проц. азімых.

Адстаючыя раёны звычайна спецыяльна на розныя аб'ектыўныя прычыны. Але чаго варты гэтыя спасыленні, паказвае наступнае. У той час, калі ў ДЗЯРЖЫНСКІ раён убралі ўсяго 42 проц. зернявых, «суседзі» з ім ДЗЯРЖЫНСКІ раён убралі ўсяго 16,3 проц., СЛУЦКІ раён убралі 48,1 проц., што таксама з'яўляецца неадвальным. У той жа час суседзі з ім СТАРА-ДАРОЖСКІ раён убралі ўсяго 27 проц.

Малючыя затрыманні ўборкі азімых пагражае вялікімі стратамі. Пад паргозай асыпання знаходзіцца зараз у жніўні раёны тым жа гэтаму ўжо даўно высеўшыхся жыта, ячменю і інш. культур. Таежэ-ж становіцца мы маем і з церабленнем ільну. По БССР усяго выцераблена 14 проц. ільну. У той час калі Орша ўжо выцерабіла 59 проц. ільну, Лёзна 39 проц., Шклоў 38, дз. суседзі з ім Полацкі раён выцерабіў усяго 1,2 проц. і Суражскі 2 проц. Тут ужо асноўным тым-ж прычынамі адставаў, які мы маем і па ўборцы зернявых.

У чым прычыны адставаў многіх раёнаў па ўборцы зернявых? Для прыкладу возьмем Полацкі раён. У гэтым раёне яшчэ ігнаруюць жніўні. У той час, калі ў перадавых калгасах БССР жніўні выкарыстоўваюць на 6-7 гектараў у дзень, дык у большасці калгасаў Полацкага раёна жніўні выкарыстоўваюць на больш 2-3 гектараў у дзень. Мы маем нават тая-ж факты, калі жніўні да ўборкі, не былі апрамантаваны. Дзве трактарныя жніўні ў Полацкім МТС прапрацавалі два дні і вышлі з строю. Раёнскую ролю ў павышэнні прадукцыйнасці жніўні адгрывае падрыхтаваны людзям, асабліва тэхнічнаму. Але ў Полацкім раёне, які ў многіх іншых аб'ектах ігнараванне ігнараванне пачалі думаць з пачатку ўборкі.

ЦК КП(б)Б абавязала мінімальна прымяняць касу на ўборцы зернявых. У тым раёне калгасах, дзе касы былі прымянены, мы маем вялікія поспехі па барацьбе са стратамі на ўборцы. Для прыкладу можна напрыклад калгас «Парыжская Комуна», Рачыцкага раёна. Адна, у многіх раёнах проста ігнаруюць гэты ўказанне ЦК. Санктар Мясцислаўскага РК тав. ТАРАСАУ прытрымліваецца зусім іншай думкі. Па ягонай выхадцы, што прымяняць зарэз касу на ўборцы не толькі неэфектыўна, але і шкодна. І выдала, што Мясцислаўскі раён адстае ад суседзі з ім раёнаў па ўборцы зернявых.

Метад работы СНОПАМ лічыць пачаць у многіх калгасах БССР. Гэта, безумоўна, зніжае значнасць калгаснага і напачатку ў выніках сваёй работы, зніжаныя прадукцыйнасць. А раёныя арганізацыі адстаючыя раёны яшчэ і зарэз па-сур'ёзнаму не ўважлівае ўважэнне індывідуальнай здзелшчыны — асноўнага метада павышэння прадукцыйнасці працы, ушчыльненні тэрмінаў уборкі і барацьбы са стратамі.

Адстаючыя раёныя арганізацыі працы, ігнаруючы індывідуальнай здзелшчыны адстаючыя і на драбніцы ільну. І тут кіруючы многіх раёнаў не ўважлівае і не маюць права арганізацыі працы. Ігнараванне затрыманні адстаючыя тэмпы ў зборцы работ у азімых машынах. Нават у перадавых Сенежскім раёне ў многіх калгасах «Коммуны» не працуюць на поўную ахопу наступнае. Тая-ж машына ў азімых, як шчыра захаваўся «ВНІМЛ-5» не скрываюцца.

Яшчэ больш пагражаючы з'яўляецца разрыв паміж уборкай, вяскай, і абмалотам зернявых, церабленнем і расцілкам ільну. І тут розныя раёны даюць розныя вынікі. У той-ж час, калі Любінскі раён заасіраваў і з'яў у гоміны 70,2 проц. зернявых, Петрыкувічы 70,8, у Старобінскім раёне ўбяралі з ільну ільну 8,9, у Копыльскім 8,3, у Ступічкі 13,3.

Кіруючы гэтых раёнаў не з'яўляюцца, што гэтыя лічбы з'яўляюцца не значныя ўрады, што спрымаюць барацьбу з стратамі выдэ-жэ тым-ж калгасам, які здольны лінідаваць разрыв паміж уборкай і вяскай. Гэта становіцца пачынаючы быць улічана ўсімі раёнамі, усімі калгасамі БССР.

Ад агульнай колькасці ўбораных азімых абмалочана толькі 4,2 проц. Тая-ж затрыманне з абмалотам пагражае вялікімі стратамі, пагражае затрыманні адстаючыя зніжаныя выдэ-жэ вяскай калгасамі.

ЗЕРНАВЫЯ І ЛЕН ПЕРАСТОИВАЮЦЬ

Скарыстаннем усіх машын, кос, шырокім прымяненнем індывідуальнай здзелшчыны, самай рашучай барацьбой за працоўную дысцыпліну даб'ёмся рашучага пералому ў тэмпах уборкі

МЭСЦІСЛАЎ СБАТАЖ КАСЫ ПАЧЫНАЕЦЦА З РАЙКОМА

Пленум ЦК КП(б)Б абавязваў раёныя партарганізацыі забяспечыць максімальнае паўсамершае прымяненне касы па ўборцы зернявых. Здавалася-б, што раёныя арганізацыі і палітдзелы МТС павінны былі прыкладзі ўсе намаганні для таго, каб забяспечыць прымяненне касы ітаральна ва ўсіх калгасах, брыгадах, звыяных.

Аднак, далей прыгожай паставы райком партыі, райвыканом і палітдзел МТС не зайшлі. Санктар райкома тав. ТАРАСАУ прытрымліваецца думкі, што прымяненне касы цяпер не толькі неэфектыўна, але і шкодна. «Касу трэба прымяняць» — гаворыць ён, — «калі высеюць вялікі масівы».

Так разважаюць кіруючыя работнікі ў той час, калі ў раёне пачалося ўжо масавае жніўе і пачынаюцца кожны дзень, кожная гадзіна, калі не прымяняць касу, пагражаюць стратамі. Гэтыя настроі даюць сабе хутка адчуць. Узв'яз, напрыклад, калгас Мясцислаўскага, Хлышчэўскага і іншых сельсаветаў. Ні ў адным калгасе не прымяняецца дагэтуль касы. Так тая-ж яшчэ чакаюць агульнага выспаўня вялікіх масіваў. У сельсаветах нават не ведаюць колькі кос у якім калгасе будзе ўжывацца на жніўе. Гэтага не ведаюць і ў раёне.

У калгасе імя Молатава, Халасцэўскага сельсавета, брыгадзір брыгады № 2 КАРАЛЁЎ адкрыта выступае супраць касы.

Навостна нам касы, і так справіліся, — гаворыць Каралёў. Старшыня калгаса імя МОШТ. СЦЕПАНЕНКА цыра гаворыць:

— Убіраць касой не будзем, убіраем сярпамі.

Брыгадзіры брыгады № 1 і 2 ГАНЧАРОЎ і АСМАЛОЎСКІ адзінадушна кажуць: «Ніўжэ жмыта касой убіраць будзем?». Яны заўважваюць, што і так справіцца.

І так амаць у кожным калгасе.

Ці варта насіць гэтага даказваць, што ў раёне з'яўляюцца ігнаруюць касы? Што значыць цяпер не прымяняць касы? Гэта — эвіднае дапушчэнне страт, нежаданае ўаўчыць урокі мінулага года. Гэта іграе на руку класавому ворагу, які шабіна выступае супраць прымянення касы на жніўе, каб сарваць уборку.

БЕРМАН, БАРЫСЕНАК.

В. ДАРОЖКІН АБ СКОШВАННІ БУЛЬБЮНІКА

У сувязі з запэўненнем рату таварышоў пакінуць тэрмінаў, скошвалі батыя перад уборкай бульбы, дадаюцца да эмігранта майго артыкула ў газете «Звязда» ад 25 ліпеня 1934 г. магу наведальні наступнае.

1. Скошванне батыя зараз неабходна праводзіць на ранніх тэрмінах пасеву і ранніх гатунках, прыкладна на 90-95-ты дзень пасеву насадзі. Калі гэтага не зрабіць, батыя будзе знішчана фітафторай, што мы маем у дзіяраціні час на ферме свідэрадоўчата Іштэўтута і ў калгасе імя Дзержынскага, дзе батыя ранні Рокі паражана фітафторай на 75 проц. і яна ўжо з'яўляецца непрыгоднай і для сіласу.

2. Скошванне батыя пачынаючы пачынаючы праводзіць на 110-120-ты дзень пасеву насадзі, г. зн. ва ўмовах БССР у гэтым годзе масавае скошванне трэба пачаць у сярэдзіне жніўня, а, як вядома, масавае ўборка ў БССР пачынаецца, пачынае рашэння пленума ЦК 5 верасня.

3. У кожным сельсаб'екце выдэ-жэ пытанню тэрмінаў пачатку скошвання вырашэцца калгасам, саўгасам і МТС, у залежнасці ад тэрміну пасеву, гатунку і яго назначэння (кармавой, стайовай і т. д.). Трэба сцвярджаць, што Наркмажсам па гэтым пытанню будзе дана пагражаючы распараджэнне па раёнах БССР.



ЛЕПШАЯ ЖЫЦЯ КАЛГАСА «ЧЫРВОНЫ СПЕЦЫЯЛІСТ» (МЕНСКІ РАЁН), 3-я БРЫГАДА.

ЛІЗНА ЛІКВІДАВАЦЬ РАЗРЫЎ ПАМІЖ ЦЕРАБЛЕННЕМ І РАССЦІЛАМ

Лёўненскі раён на 24 ліпеня выцерабіў 3288 гектараў ільну (31,6 проц. пачаў). Штодзёмна выцерабіваецца па 600.700 гектараў ільну. Калгас «Трэці саветы» першы ў раёне адуў і цэнтэраў добракаснага ільну насасяні.

Адстаючы на церабленні ільну Лодзьскі, Добравысенскі, Бабінінскі і Касцюк сельсаветы, якія выцерабілі не больш 12-23 проц. пачаў. У калгасе «Прагрэс» і «На рэўна», Лодзьскага сельсавета, вялікі масівы ільну перасохшыя перастойваючы на карні.

Па раёну вялікі разрыв паміж церабленнем, абмалотам і расцілкам ільну.

ЗАЛОДЗІН. ВЕСТНІ З ПАЛЁЎ І ПРЫЁМАЧНЫХ ПУНКТАУ

МАГІЛЕЎ. На 24 ліпеня калгасы зоны дзейнасці Маргінскай МТС дэталірова выканалі гадзавы план сеназабавы. Усяго здача 3118 цэнтэраў замест 2709, вызначаных планам. (115 проц.).

ДЫРКАТ МТС ВАНЧУК. НАЧ. ПАЛІТАДЗЕЛА ЛЕВІН. СТАРЫЯ ДАРОГІ. Прыёмны пункт ПАЛІТАДЗЕЛА не гатуе да прыёму азімых. У старым складзе дах цяжы, падлога гінула. Дэфіцыт да гэтага часу не зроблена, пажарная ахова не забяспечана.

НОВЫ СКАД ГАТОВ ТОЛКІ НА 60 проц. ЗДАНОВІЧ. «Асцотрыталь». Ён з'яўляецца, што ўсё падрыхтавана да прыёму азімых. Але райд паказвае зусім адваротнае. Здаючы райд прымаючыя да пункта сельсавета і калгасам... пачынаюць са здачай азімых.

ЛЮБАНЬ. Калгас «Будзёнін». Рачыцкага сельсавета, 23 ліпеня закончылі жніўе і ячменю і ячменю на плошчы 236 га. Калгас прыступіў да малацьбы. Ужо абмалочан ільну на плошчы 20 га. Здача дзяржавы 46 цэнтэраў, і ўраплаты МТС унесена 7 цэнт.

ГОМЕЛЬ. 22 ліпеня прыбыў першы масавы чырвоны абоз са збожжам. За гэты дзень на пункт наступіла 51,8 тоны збожжа. «ПАЛЕСКАЯ ПРАУДА» — МАРУНОЎ.

ЖЫТКІВІЧЫ. У калгасе «СТРАЦІ ІНТЭРНАЦЫОНАЛ», Велгэўскага сельсавета (старшыня КІРБАЙ, партгор ДУБОВА), добра арганізавана ўборка ураджаю. У выніку разгорнутага супраборніцтва, лепшыя калгасніцы БЕЛЬНОМАР'Я, і і сук ГАННА, ГАМОЛКА, УЛЬЯНА выжылі на 0,33 га ў дзень, замест нормы 0,15 га.

Пухавічы. 18 ліпеня пачынаюць у ход прыставаў да жыва насілі ў калгас ІМЯ 11 ЛІПЕНА (Цытвенскі сельсавет). Касіла штотдзень змяняе па 3 га. Касіла значнава жніўе 25 гектараў ільну. Пасля гэтага яна будзе перанімае на жніўе аўса, які да таго часу высева.

М. ЯСТРЭМСКІ.

КАСА ЭКАНОМІЦЬ НА ГЕКТАР 20 ПРАЦАДЗЭН І 8 ЖАНЧЫНА-ДЗЭН

(Па тэлефону ад карэспанданта «Звязды»). Нова брыгада ва жніўе і масыбы зернявых прыступіла 19 ліпеня. Да 25 ліпеня мы поўнасцю закончылі жніўе і касы 59 гектараў жыта. За той-ж час нашай брыгады выцерабіла 13 гектараў ільну рукамі, без машын. Зараз наша брыгада прыступіла да касы ільну. У гэтым годзе, як толькі наш старшыня калгаса работ завод імя Вершыньскага тав. МАЛЫШЧЭВНА, прычытаў у «Звязда» вопыт Сініо аб касы ільну, яны сінкляў староў-калгасніку і прычытаў ім гэты матэрыял. Аказваецца, што ў нашым калгасе ў нашай брыгадзе знаёмыся адзін украінец, які ўваўся за прыставаў касы. Да звычайнай касы прыбавіў грабелі з чатырма зубамі, да грабелі прылаўчыў пруты і прымацоўвае грабелі да ручкі касы. Вос і ўсё прыставаўнае.

У першы дзень вышлі касы ўл евох. Касілі 1,30 гектара. За гэты дзень існалі 2,5 працадзён. Для паграбання каласоў і зважвання снапоў мы пусцілі двух падрыхтаў, якім залісілі па аднаму працадню.

НА УБОРКУ 1,30 ГЕКТАРА У НАС ПАЙШЛО 4,5 ПРАЦАДЗЯ, А КАЛІ-Б МЫ ГЭТА РАБІЛІ РУКАМІ, ТО ПАЙШЛО-Б 17,5 ПРАЦАДЗЯ. АКАМАЯ ЭКАНОМІЯ 13,5 ПРАЦАДЗЯ. ЯНА АДРАЗУ БЫЛ ПЕРАІНУТЫ НА ЦЕРАБЛЕННЕ ІЛЬНУ. ВОС І ПРОСТЫ РАКОНІ КАСЫ ДАЭ ЭКАНОМІЮ НА КОЖНЫ ГЕКТАР 12 ПРАЦАДЗЯ І 8 ЖАНЧЫНА. Назаву ў нас пайшоў касы 4 чэл. кожны ў сярэднім вы-

ЧАМУ ЖНІЯРКІ ПРАЦУЮЦЬ З ВЯЛІКАЙ НЕДАГРУЗКАЙ

(Па тэлефону ад кар. «Звязды»). Калгас «ПЕРАМОГА», Ветрынскага сельсавета, прыступіў да жыва азімых 19 ліпеня. У калгасе працуюць 3 жніўні. Акрамя таго, на жыве працуюць 23 жніўні. Па плане 3 жніўні павінны ажыццявіць 15 гектараў у дзень, на справе-ж за тры дні жыхата жніўні ўсяго 10 гектараў.

Прычыны такой недагрузкі жніўні крыюцца ў тым, што МТС, якія вельмі многа гатэрыла аб кадрах і рамоне машын, нічога не зрабіла, каб машыны працавалі бесперабойна. Цікава тое, што тры аднолькавыя жніўні даюць розную колькасць выпрадукці. 20 чысла адна жніўка вырабавала 3,84 га, другая — 1,84, трэцяя — 0,8. Жніўні працуюць усяго 8-10 гадзін у дзень.

У калгасе «Ізгал» ёсць таскама 3 жніўні і гэтыя тры жніўні таксама працуюць па-рэзанаму. Адна 20-га чысла дада 3,24, другая — 1,53, трэцяя — усяго 0,84 гектара. 3 патрэбных жыхата па плане 15 гектараў, за 20 чысла жыхата ўсяго 5,61 гектараў.

ДЗЕСЯЦЬ МАЛАТАРАНЬ ВЫШЛІ З СТРОЮ

Калгас «Рухавік» адзіна з першых у раёне пачаў малаціць ячмень. Ужо другі дзень працуюць тут складаная малаціцкая, дзённая норма жой — малаціць чатырыста пудоў.

Малаціцкая стаіць на жамі. Пад ёй насіпаўся многа зерня. Пасцілі або брызент не падаслалі. Каля малаціцкіх мітуся, няма падпарадку. Старшыня калгаса тав. Мартынянча ходзіць каля малаціцкіх і не ведае, як лепш паставіць работу.

І тут рагтоўна вялікі траек. У пачы ладаца заліжна ячменю. Малаціцкая спынілася, аламаўся сартавальны плацін. Механік дае заключэнне, што не паставіліся пачынаючы плацін. Штатні і ба было змяліць раёны.

ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ ЗДЗЕЛШЧЫНА ЗАБЯСПЕЧЫЛА ПОСПЕХ

14 ліпеня калгасы Калышаншчыны прыступілі выбарачным парадкам да цераблення ільну. Калі за 14 ліпеня было ўсяго выцерабіла 63 гектары, дык наступныя дні дагэ гэта значна нараставае тэмпаў цераблення. На 24 ліпеня выцерабіла 65 проц. пачаў або 380 гектараў.

Калгас «518» на 24 ліпеня закончыў церабленне ільну на плошчы 20 гектараў. Асобныя цераблільшчыні — Дрошчанка Вольга, Барысюкова Вольга — выцерабілі на 0,16—0,17 гектара пры пачыненні, а там, дзе патрэбна, і патрышны, цераблялі. Яны афіцыйна калгасніцы, яшчэ-б не выконвала «нормы». На церабленні працавалі не толькі жыхатыні, амаць усе кужыны пачы сенакашчыні былі перакінуты на церабленне ільну. Яны якасна і колькасна не адставаў ад жыхаты-цераблільшчыні. Работа вялася выключна на аснове індывідуальнай здзелшчыны. Працавалі ад-

дзіма да цямна і за 7 дзён пачынаюць церабляць церабленне ільну будзе не ніжэй 14 пудара. Індывідуальнай здзелшчына да асноўных метадаў работы ільну цераблення і забяспечыла поспех. Калгас «Профітэж» ачыта цераблення не фаворыт індывідуальнай здзелшчыны і гэта на пачатку ў хвадце. Нормы выконваліся. Па наступнаму ільну калгасніку была ўжыта індывідуальнай здзелшчына, а дада магчымаць лінідаваць становінае. Калгасніца Манціна ніколі не выконвала нормы. Алі перайшла на індывідуальнай здзелшчыну, ігнорына пачы выцерабіла на 0,11—0,12 тара. Кожны снапок ільну яна біраца так, што не пацідае полі іводнай ільніны.

ПАПУСЦІЦЬСТВА СБАТАЖНІКАМ ЗАТРЫМЛІВАЕ КАЛЕНТЫВІЗАЦЫЮ

(Ад спецыяльнага карэспанданта «Звязды»). Сіроцінскі раён калектывізацыя на 51,8 проц. У мінулым годзе працаў калектывізацыі дасягаў 47,5. Рост невялікі. Але і гэты мізэрны рост калектывізацыі ішоў гадоўшым чынам за лік двух сельсаветаў — Касіцкага і Жаробіцкага. Іны раён сельсаветаў — Шумілінскі, Спаскі, Пагарэцкі і Амбросавіцкі — знаходзіцца на такім жа ўзроўні калектывізацыі, як і ў мінулым годзе — 34-39 проц.

У чым-жа прычына застою калектывізацыі Сіроцінскага раёна? Возьмем для прыкладу Шумілінскі сельсавет, які знаходзіцца ў самым цэнтры раёна, пад бокам у РВК, райкома партыі і МТС. Гэты сельсавет калектывізацыя толькі на 39 проц. У 4 кілометрах ад гэтага сельсавета знаходзіцца вёска Губіцы, дзе жывуць 15 аднаасобінаў, перажывае бедняцкую і сярэднякую, якія чэсна выконваюць свае абавязальнасці перад дзяржавай.

У гэтай-жа вёсцы знаходзіцца невялікі калгас «Чырвоныя Губіцы», абслугоўваемы МТС. У 1931 годзе, калі калгас арганізаваўся, ён абдыраў 23 гаспадаркі. У 1932 г. 13 гаспадарак вышлі з калгаса. З таго часу ў калгасе ўступіла іводная гаспадарка.

За апошнія гады ніхто з калгаса, сельсавета або раённых арганізацый не праваў сіроці аднаасобінаў у Губіцы схода ці туратару, каб расказаць аб перавозе дуброўна

Бюро Дубровенскага РК КП(б)Б і палітдзел МТС 25 ліпеня яліні ўдарную паліцэю па ўборцы і здачы сена і збожжа дзяржэ аднаку выхаду пачытыскага нумара «Звязды». Агульнае сход калгасніку калгаса «Свабода», Мардашэвіцкага сельсавета, паставіў 30 ліпеня ў гонар выхаду пачытыскага нумара гатэравы чырвоны абоз са збожжам. У гэты дзень калгас мля адзёч не менш 20 цэнтн. збожжа.

ПЛАЦК. Калгас «Новы ільн», Бабінінскага сельсавета, першы па раёну кончыў жніўе жыхата на плошчы 143 гектара. 30 арганізацыя чыра абоз з хлябом імя «Звязды». Калгас поўнасцю занакаў адзучу ж дзяржавы.

ЛІЗНА ІНДЫВІДУАЛЬНАЯ ЗДЗЕЛШЧЫНА ЗАБЯСПЕЧЫЛА ПОСПЕХ

14 ліпеня калгасы Калышаншчыны прыступілі выбарачным парадкам да цераблення ільну. Калі за 14 ліпеня было ўсяго выцерабіла 63 гектары, дык наступныя дні дагэ гэта значна нараставае тэмпаў цераблення. На 24 ліпеня выцерабіла 65 проц. пачаў або 380 гектараў.

Калгас «518» на 24 ліпеня закончыў церабленне ільну на плошчы 20 гектараў. Асобныя цераблільшчыні — Дрошчанка Вольга, Барысюкова Вольга — выцерабілі на 0,16—0,17 гектара пры пачыненні, а там, дзе патрэбна, і патрышны, цераблялі. Яны афіцыйна калгасніцы, яшчэ-б не выконвала «нормы». На церабленні працавалі не толькі жыхатыні, амаць усе кужыны пачы сенакашчыні былі перакінуты на церабленне ільну. Яны якасна і колькасна не адставаў ад жыхаты-цераблільшчыні. Работа вялася выключна на аснове індывідуальнай здзелшчыны. Працавалі ад-

дзіма да цямна і за 7 дзён пачынаюць церабляць церабленне ільну будзе не ніжэй 14 пудара. Індывідуальнай здзелшчына да асноўных метадаў работы ільну цераблення і забяспечыла поспех. Калгас «Профітэж» ачыта цераблення не фаворыт індывідуальнай здзелшчыны і гэта на пачатку ў хвадце. Нормы выконваліся. Па наступнаму ільну калгасніку была ўжыта індывідуальнай здзелшчына, а дада магчымаць лінідаваць становінае. Калгасніца Манціна ніколі не выконвала нормы. Алі перайшла на індывідуальнай здзелшчыну, ігнорына пачы выцерабіла на 0,11—0,12 тара. Кожны снапок ільну яна біраца так, што не пацідае полі іводнай ільніны.

ПАПУСЦІЦЬСТВА СБАТАЖНІКАМ ЗАТРЫМЛІВАЕ КАЛЕНТЫВІЗАЦЫЮ

(Ад спецыяльнага карэспанданта «Звязды»). Сіроцінскі раён калектывізацыя на 51,8 проц. У мінулым годзе працаў калектывізацыі дасягаў 47,5. Рост невялікі. Але і гэты мізэрны рост калектывізацыі ішоў гадоўшым чынам за лік двух сельсаветаў — Касіцкага і Жаробіцкага. Іны раён сельсаветаў — Шумілінскі, Спаскі, Пагарэцкі і Амбросавіцкі — знаходзіцца на такім жа ўзроўні калектывізацыі, як і ў мінулым годзе — 34-39 проц.

У чым-жа прычына застою калектывізацыі Сіроцінскага раёна? Возьмем для прыкладу Шумілінскі сельсавет, які знаходзіцца ў самым цэнтры раёна, пад бокам у РВК, райкома партыі і МТС. Гэты сельсавет калектывізацыя толькі на 39 проц. У 4 кілометрах ад гэтага сельсавета знаходзіцца вёска Губіцы, дзе жывуць 15 аднаасобінаў, перажывае бедняцкую і сярэднякую, якія чэсна выконваюць свае абавязальнасці перад дзяржавай.

У гэтай-жа вёсцы знаходзіцца невялікі калгас «Чырвоныя Губіцы», абслугоўваемы МТС. У 1931 годзе, калі калгас арганізаваўся, ён абдыраў 23 гаспадаркі. У 1932 г. 13 гаспадарак вышлі з калгаса. З таго часу ў калгасе ўступіла іводная гаспадарка.

НА ПАДСТАВЕ КНІГ ЗАКАЗАЎ

Іспольскаму раймагу прадстаўляюць гаспадары імянінныя аграмаці. Райсаю добра адрамантаваў, абсталяваў яго, прышоў у аздак. Але хутка выявілася, у магазіну цэпа ў існуючых ках. Трэба папярэда. Нам дося далучыць да раймага і днае памышчанне.

першых-жа дён работы мы ступілі да вывучэння пошты кнжы: калякі кнжы заказу; мы прадставілі запіскае пакупкі, які тавар аму патрабав, аднавадзім і ўж. Запіс у імя-памяткі паказваюць ведаванне рост пошты работых і калгасоў.

аўра патрабуюць такі тавар, рапей у горні і селюкі лічыў-пыходзім, «лебасенным» для юту. Вось жем, напрыклад, аб-шафы, кавашы і т. д. Кава-шы горні агню быліся купі-сь мюбло, каб не загаварацца. Любі не ўмеі і не хацеі і-ваваць складаным асарты-там.

зімагу ўпадося за кароткі час кац 40 шафаў, вагон кроваў і ішых прадметаў, які ра-не завозіліся. Гэта ўдалося учыці таму, што мы ведаем по-спажаўкі, бірым тавар толь-абрай якасці.

Імяніны машыны рапей ліжа-на бава, селюкі і гарні іх не і. Раймаг пабыў у Віцебску

56 добрых імяніных машынаў. Капі іх прымае і магна, мювоныя кааператары в гарні і селюкі са спатужаным качагі гавомамі, і-шючы: «Восе броне вам, на 5 год хопіць таго, што завезі».

За 10 дён нам удалося прадаць усё машыны. Паступілі заказы лічце на 22 штукі.

Як бачым, раймаг унёс вялікі эрх у метады і формы гандлёвай работы на ёсцы, разбў каапер-ватом і коапацы, іной лічце жы-вуче у аспрэцы кааператывных работнікаў.

Дзякуючы гэтаму, нам удалося перавыканаць план таваравароту. Дрэна паказана ў нас лічце сувязе са снабжэнчымі бавамі. Раймаг прымадоман да бава Бел-каапацыя. А Белкаапацыя не даў указаннў сваёй бава, на якую су-му і ліч тавар яна павіна ачуе-каць раймагу. 3-за гэтага ў нас часта бывае цэпаіна, дарэмна траціцца час на розныя кавазанні і рамавы.

Бава наогул часта тармоціць на-шу работу. Яна не алычае р-хункаў за тавар, і мы павіны ча-паць, шаваць запавычанасць будзе шаваўка; а 3-за гэтага дорнў тавараварот

Трэба прымацаваць буйныя рай-магі непааротна да бава прамысло-ваці. Гэта даць нам магчымасць выбарць тавар лепшага асарты-менту і якасці.

ДУБОВІЧ.

дырэктар Лепельскага раймага.

УРОКІ ПЕРШЫХ ДЗЁН УБОРКІ

М. АЙВАЗАЎ

Нам. вач. палітсэктара пры МТС НКЗБ



справа а ахонай сацыялістычнага ўрадава.

Так, у калгасях Старобінскай МТС работнікі палітадзела МТС абязваваюць палі, вельмі часта не знаходзіць аб'ектаў. У калгасе «Окідэрская рэвалюцыя», Менска-га раёна, на полі сярод шыпана-га збожжа і стаячых жыварак быў знойдзён сшыч вартушкі.

У калгасях Пучынскай, Бялы-віцкай МТС стрыгуні калгасоў пакарэстаілі калгасным дэбрам. У калгасе Цялушскай МТС так стаіць справа «аховы» ўрадава, што сын кулака схаваў у калгас-нае жыта і нажаў 30 снапоў.

Усе гэтыя факты сведчаць аб тым, што ў разе калгасоў і кі-раўнікоў прыступіла класавая пільнасць. Дзе-ні-дзе забылі аб тым, што астатні разроўнаваны кулацтва, контррэвалюцыйных нацызмаўскіх элементаў прабуць і сарваць нам уборку, распрасці с-цялістычым ўрадава. Барацьба з гэтымі ворагамі калгаснага ладу, з ворагамі народу павіна быць умюжнена. Палітадзела, парт-арганізацыя павіны ўзніць аспрэ-цы калгасных мас супроць гэтых вло-дзюў.

Кады прааналізаваць іраце ўбор-кі хопі-бы на асобных калгасях 2-й Менскай МТС, то можна ўба-чыць рад адмоўных з'яў, маючых месца ў большай ці меншай меры і ў калгасях ішых МТС.

Перш за ўсё кіраўнікі ў вочы вельмі бестурботна адносімы на часткі найбольш рагнага выхаду на работу. У разе калгасоў Менс-кай МТС выходзіць на работу ў 8-9 гадзін раіцца—гэта тады, ка-лі не толькі кожны дзень, але і кожная гадзіна вырашае дзе най-больш спраяночай і наспяховай ўборкі. А ў 8-9 гадзін вечара ра-бота ўжо заканчваецца.

Як правіла, у калгасях Менскай МТС дні і ў разе ішых МТС, пругдасуточная работа не аргані-завана.

Наўменне расставіць і правіль-на размеркаваць калгасіцаў на асобных працях уборачнай рабо-

ты прыводзіць да таго разрыву паміж калгасцай і маляраб, аб гэтой гаворылася вышэй. Малатар-ні не працуюць і там, жо-ны падрхтэавны да абмалоту.

Не ўсё добра і па частцы гату-валсі с.-л. уборачнага інвентара. Дубровенская МТС толькі 25 мі-пеня заштылае Наркамзем аб ка-леччатых валах для малатаран і для трактароў. (У іх не адрама-тавана ішча 8 трактароў і 6 поў-складаных малатаран). Не ўсе-ды адрамантаваны малатарні і па калгасях Менскай МТС. Недапу-шчальна затрымавацца рамаот і падрхтэава лавоцей, малаціль-ных пампшкатуў, рыг і зерна-ўлавіцелей. У калгасе «Чырвоны спецыяліст» (Менскай МТС) на па-лову недакрыта малацільнае па-машчанне. У разе калгасоў зусім не падрхтэавана тара, калёсы-бес-тар для перавозкі зярна, не пра-верана прыгоннасць свірнаў і і-шых пампшкатуў для сшыці і хаваіны зярна. З правераных на-мі калгасоў у 4-х аказаліся нега-товымі такі да малаціб.

Трывожныя сігналы паступаюць і па такому важнейшаму пытан-ню як барацьба са стратамі.

У той-жа Менскай МТС у кал-гасях адсутнічаюць граблі для збо-ру калгасоў. Не думаюць таксама і аб зборы калгасоў уручную. Поне-р, шкільнікі на збор калгасоў не арганізаваны, тады як у правера-ных намі калгасках сустракаліся пралы гурны ішчым не занятых дзюлей. Дарэмна-ж лічце збіран-не калгасоў ўручную непабтробай сшыравай. Брыгады Маераў у кал-гасе «Чырвоны спецыяліст» заў-ляе: «Нічога, падбором коннымі грабамі», тады як пасля конных грабавь астаецца мноства калос-сі. У калгасе «Ленінскі шлях» у брыгадзе № 5 зернаўлавіцель у жывіры перапоўнен зярном, не ачышчаецца па 2 амеры. Г. в. в. фактычна не прадуць. Брыгады і спецыялісты да адсутнасці ма-ша, куды можна было-б перасы-паць зярно.

З гэтых шматлікіх прыкладаў зусім відавочна, што многімі кі-раўнікамі калгасоў і МСТ не зра-хувалі і не ўвоены ўказанні на-шай партыі і ўрада па пытаннях арганізацыі працы ў калгасях, што імі не ўлічаны ішчэ сумныя ўрокі дорнай арганізацыі працы па ішчым калгасоў у жытумым го-дзе.

Усвоіць рашэнні партыі і ўрада, вывучыць іх і ведаць не толькі кі-раўнікам, але і кожнаму калгасі-цу—вось ішчэ адна палітычная задача нашых камуністаў у калгас-ках.

Уборачная кампанія 1934 года лічце раз падгерне рапунай пра-верцы дзездольнасці камуністаў у калгасе, іх умненне праістава-віць антызвержэўным кулацкім спробам баваю большыціную праграму—хуткая і добрая якасць ўборка, уборка без страт, здаць лепшае збожжа дзяржаве ў міні-малыя тэрміны.

ВАІНА АБВЕШЧАНА...

28 ЛІПЕНЯ 1914 ГОДА АУСТРЫЯ АБВЯШЧА ВАЙ-НУ СЕРВІ. РАЗДАЛІСЯ ПЕРШЫЕ ВЫБУХІ СУСВЕТ-НАЙ ВОЙНІ.



КУЛАКІ НА ФЕРМАХ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ

Скаваць, што ў Лепелі не зай-маюцца жывёлагадоўлі, пельга, Савратар райкома т. Хімынкоў, работнікі райкома — могуць па-казаць пралу папску з працаюмай бора, дзе вынесена даволі мно-га рэзалюцый і абязвацель-стваў аб жывёлагадоўлі. Але і савратар РК Хімынкоў, ні другія работнікі райкома і палітадзела ні слова не могуць скаваць аб людзях, якія працуюць на жывё-лагадоўчых фермах.

Іх ніхто не ведае. Не ведаюць іх у райкоме, не ведаюць пра-цітдадзела МТС. Не ведаюць про-ца на той прычын, што з імі не гавораць. Усё робіцца паміж за-гадчыка фермы.

Вось што гаворыць загадчык фермы калгаса «Ляхавічы» Габо-віч.

Працую загадчыкам фермы ўжо больш года. За гэты час я ў канцылеры калгаса некалькі разоў бачыў савратара РК Хімын-кава, бачыў таксама і другіх работнікаў раёна, а вась на фер-ме ў мяне не быў ніхто, са мной не гаварылі.

Так заўважыць дзесяткі загад-чыкаў ферм Каменскага, Пыльн-скага і ішых сельсэветаў раёна. Аб тым, што з загадчыкамі ферм не лічацца, паказвае такі факт. Зараз у раёне праводзіцца адкрыты партыйныя сход з праграмаўскай рашыўскай пелюмаў ЦК ВКП(б) і ЦК ВКП(б). На гэ-тыя сходзі персанальна шылава-юцца старшыні калгасоў, брыга-дзіры, але ніводнага загадчыка фермы на іх не выклікалі.

«Там, дзе не працуюм мы, пра-дуць класавы вораг» — так за-віў тав. Сталін на студзеньскім пленуме ЦК ВКП(б). Працтвама дэнацыяцыі ферм Лепельскага ра-ёна з'яўляецца дзейная ілюстрацы-я да слоў тав. Сталіна. Яна па-казвае, як класавы вораг на ва-чах РК і ЦК робіць свае кулац-кія справы там, дзе мы не пра-цуюем.

З дэнацыяцыі ферм Валосаўска-га і Ляхавіцкага сельсэветаў на васьні загадчыкамі працуюць ку-лакі або бывлыя бандыты. У ка-лгасе імя Дзяржынскага, Валосаў-скага сельсэвета, загадчыкам фер-мы прадуць кулак Бадаін, які ўвесь час меў сваіх баграцоў. У

гэтага загадчыка фермы за поў-года пала 11 пільг. Кулак Ба-бынкоў прадуць загадчыкам фермы калгаса «Таронавічы» Ляхаў-скага сельсэвета. Да аштыга ча-су ў калгасе «Чырвоная Палы-чына» загадчыкам фермы пра-дуваў кулак. За час яго «работы» на ферме пала 10 пільг і 14 прырэвана. Такі-ж маючыя у ка-лгасе «Прасвет» і ішых калгасях гэтых сельсэветаў.

Загадчыкаў фермы злытоць, як пільгачы. З 223-х загадчыкаў МТФ, СТФ і АТФ толькі 108 пра-цуюць па 6 месіцаў, а астатні працуюць ад аднаго месіца да 6-ці. Загадчымаў злічце хто за-ко-ча.

Рэчка ў ішчым калгасе да іры і дагавічаны цялят працуюць больш чым два месіцы. У асоб-ных ішчых іх нават змяняюць кожны дзень. У калгасях «Бароў-волі», Лепельскага сельсэвета, «Ватрап», Каменскага сельсэвета, на фермах няма ні пастаянных дабрак, ні дагавічцы цялят. Тады за 2 месіцы пала 233 пільг, 301 парасё і больш 300 агнёт.

З 6959 пільг у калгасіцаў і аднаасобніцаў гатуюцца толькі адны, а астатнія зарэзаны. Забылі ў Лепелі аб рабоце ве-тэрынарных пунктаў. Аб людзях, якія працуюць на пунктах, нават не думаюць. Старшыня Валосаў-скага сельсэвета не павінаў па-тубным агуначным 3000 руб. на мяккаменты агард вятчун-ту. Тры месіцы работнікі гэтага вятчунка не атрымаваюць зар-плату.

Зараз треба было-б з усёй боль-шыцай энергіяй ушцацца за ажыццяўленне рашыўскай пленума ЦК ВКП(б), за стварэнне карма-вай баваі, якае рашае постых жывёлагадоўлі. Аднак, і пільг у раё-не ішчэ не робіць. Наркамзем вызначыў пільгуды кампуніцы на насенне ў размерні 340 га, раім зменшыў гэты план на 180 га, а пільгуды толькі 32 га. Дрэнна та-скаса ў раёне з сёжжаннннннн і і-дзасавашнем.

Не рэзалюцыйні, не багатыя треба амагцацца за жывёлагадоў-лю, а штодзённым ірэфуцінам фермаі і іх загадчыкамі, сапраў-най барацьбой за каротчю бую.

Н. НЕЙДЛІН.

ІТВОРЧЫ ПАХОД ІМЯ т. ГІКАЛО

ВІДАВАЦЬ ПРАРЫЎ ПА-ЦЫ ТОРФУ

а заводах сістэмы Белторфа які разрыў паміж здабычай і каай торфу. На 20 ліпеня заво-дзбыта 179.300 тон машы-апрацаванага торфу. З ішч 300 тон знаходзіцца яшчэ які ў портынам працое сшыці распріае) замест плавных 300 тон.

адзінчый дрэна справа ў за-пачочных працях сшыці. Зло-за ў калгасі 30.200 тон (план 100 тон) і ўбрана 70.300 тон, чым лічце вынесена 3.200 тон; плану папрова было ўбараць 20 ліпеня 92.600 тон. Такім лям убрана толькі 39,2 проц. шытага торфу.

рэнка праходзіць сшыца на за-не «Чырвоны сшыт», дзе зна-ліцца ў расціае каля паловы шытага торфу (7.200 тон тор-зэмост па плану 2.000). Поў-чыю прайшлі ўсе прытэсы суп-роцікі 38 проц. здабыткага тор-фу. Горнае становішча на заво-д «Свабода», дзе прайшлі ўсе дэсы сшыці толькі 14,3 проц. шытага торфу.

ажыць кіраўніцтва Белторфа, старшыні заводаў будучы ігна-ваць сшытку торфу, у той ішч бэць усё магчымасці закон-ь сшыцу свочасова.



ТАВ. ШАЛАЛАЕУ. АДЗІН З ЛЕПШЫХ УДАРНИКАў ТОРФАРЭЦІІ «ПАВЕДА» ЦЕРАХОУСКАГА РАЁНА.

УДАРНИКІ ПРЭМІРАВАНЫ

На 26 ліпеня 10 арцелей Бел-промторфаоава ша-Ударнаму скон-чылі сезоннае заданне па здабы-цы торфу. Арцель «Чырвоны Ок-цябрь» (Рагачоў) выканала план на 138 проц., арцель імя XVII з'езда партыі—125 проц., Глы-боцкая арцель (Церахоўка)—118 проц., арцель «Победа» (Менск)—109 проц. і ішчы.

Ірэфуцімум Белкаапромавета адзінчый у спецыяльнай пастано-ве работы арцелей, якія датармі-нава выканалі праграму па тор-фаздабычы і паставаліў праміра-ваць старшынь, партаргаў і дзе-сятнікаў гэтых арцелей грашовай праміры ў суме ад 100 да 250 руб.

250 рублями праміраваны стар-шыня арцелі імя 17 партзэса т. Рубін, старшыня Тарызуўскай арцелі Ласін, торфмайстар арце-лі «Энергія» Сергееў, партарг ар-целі імя Варшавлава — Гольц-пінскі — 150 руб., дзесятнік ар-целі «Зара рэвалюцыі» Курыло-віч — 100 руб. і т. д.

За ванкрэтнае кіраўніцтва і актывную дапамогу ў рабоце ар-целей «Зара рэвалюцыі» (Менск раён) праміраван 150 руб. стар-шыня Барыўскага сельсэвета т. Пастухонавіч.

Усе торфарцелі Белпромтор-сэвета павіны браць прыклад і раўняцца па лепшых арцелях, да-торэцова выканаўчых галавую праграму па здабычы торфу, за-раваючы асабліваю ўвагу на сшытку і штабелёўкі торфу.

НЕХАМАУ.

КРЫЧАУ. (Па тэлеграфу).

26 ліпеня арцель «Чырвоная за-ра» закончыла выкананне гада-вога плана па здабычы торфу. Усяго здабыта 4.503 тон.

ФЕРМА, ЯКА ДАЕ ВЯЛІКІ ГРАШОВЫ ДАХОД

«Звязда» перадавала ўжо во-пшы рад перадачых малочна-та-варных ферм ў іх барацьбе за павы-шэнне ўдою малака, за захаванне маладннннн. У рэзультате работы гэтых ферм калгасам атрымаваюць вялікі грашовы даход. Работа гэтых ферм наглядна паказвае ку-лацкую сутнасць разважаннў аб пераганневацыі ферм для калгас-аў. «Звязда» заклікае загадчы-каў ферм, пастухоў і ішчых ра-ботнікаў МТФ паваліцца сваім во-пшчым барацьбы за павышэнне ўдою малака, за захаванне малад-ннннн, за стварэнне магчунай кар-мавай баваі.

Малочная ферма калгаса «Чыр-воны баец», Карасоўскага сель-сэвета, юноў ўжо чарвоты год. За гэты час ферма вырасла, ума-цвалася і мае чым паваліцца. Стада вырастае ўдвая і зараз на-лічвае 191 галаву: 68 дойных кар-роў, 4 бугаёў, 66 асабістых пільг, 23 пацёўні, з якіх 7 ужо злуча-ны і ў 1935 годзе пярыводуць у ірну дойных.

Сёлетня на ферме зусім не было адыходаў маладнннн. План развіц-ця стада на 1934 год перавыканан на 6 галоў. Загладзена база дала-ішлага росту фермы. Ужо злучана 66 кароў і 18 на чарзе з злучыці. З года ў год расце ўдоў. У 1932 годзе было надоена 35 тысяч літраў малака, у сярэднім на 500 літраў па карову; у 1933 г. 50 тысяч літраў—на 800 літраў на ка-рову, а за пераце, паўгоддзе 1934 года ўжо надоена 30 тысяч літраў. Калгас не без пакатавы мар-суче атрымаў у 1934 г. не менш 70 тысяч літраў малака, не менш 1.000 літраў ад кожнай дойнай каровы.

У стады бэць 7 лепшых кароў, якія ў суткі даюць 10-12 літраў малака, а за год — па 1500 лі-траў.

Рост стада і ўдою—рэзультат вя-лікіх клопатаў аб ферме МТФ ас-ружана любоўю ўсёго калгаса.

Калгасе вывучыў дзі работы на ферме лепшых ударнікаў, якія з-гонарам выконваюць свае пачэ-кны абавязкі.

Загадчык МТФ т. Чрон Майсей праду на ферме з дні не аргані-зацыі. Дакладней, ён быў аргані-затарам і наземным умелым ас-загадчыкам.

Правая рука Чрона — старшы пастух Дубо Сцяпан, які прыклад-на вядзе сваю гаспадарку. Усё пасыбіцца ён падзіліў на тры роў-ныя ўчасткі. Тры дні Дубо пасе-стада на першым участку, тры на другім, тры на трэцім і калі ста-да на дзесяты дзень зноў прыхо-дзіць на першы ўчастак, то на ім вырастае вялікая трава.

Нельга не ўпамінаць прызінца лепшай дзяцінцы Барадзевскай, якія ўзгорным доймам узняла ад-корнізнасць цялят і недапусціла вівоцлага вынаду адыхоу.

Далейшыца Рэут таксама леп-шаў ударніца фермы.

Усё работа на ферме пабудавана на аснове індывідуальнай дзельшчыны. Працанні налічва-юцца ад ўдою, ацёў, злучкі, ад-кормленасці. Божны работнік фер-мы атрымавае ў сярэднім 300 працэдзён за год. А пастух Дубо ў 1933 годзе меў навад 416 працэ-дзён.

Не так было два гады там-зад. Тады некаторыя класавыя адкрыта выступалі супроць аргані-зацыі фермы. Вялікаў Антон быў пільг ушчын, што ферма «ўро-біць» калгасе. А зараз Кіслаў—са-

Таякая рэзка перамена поглядцаў на ферму — не выпадковасць. Калгаснікі на справе пераконаліся ў вялікай карысці фермы, адчу-лае сілу на ўласным працідзі.

Вось некаторыя дэбы, зрабіў-шы рэвалюцыю ў поглядах, ад-крыўшы вочы не аднаму сшыт-ку.

У 1933 годзе калгас «Чырвоны баец» атрымаў ад МТФ 21 тысячу руб. даходу, што складае 21,5 проц. усіх калгасных даходаў. Ад палыводства атрымана валавога даходу на 36.322 руб., але на палыводства патрачана 17 тысяч працэдзён, а на МТФ толькі 5 тысяч працэдзён. Кожны праца-дзень ад палыводства даў калгасу 2 р. 13 кап. даходу, з працэдзён ад МТФ — 4 р. 20 кап. Без мала-гі ў два разы больш, чым ад палы-водства.

У 1933 годзе ад даходаў МТФ пршала на кожны працэдзень калгасіца 70 кап. грошаў. А ў гэтым годзе не менш 1 — 1р. 20 кап.

Такава мова лічбаў.

Як бачым, МТФ стала галоўнай крэніцай грашовых даходаў. Фер-ма дае калгасу сродкі для будаў-ніцтва моцнай сацыялістычнай гаспадаркі і замомнага культурна-га жыцця для калгасіцаў.

Вось чым тэмаціцца вялікая швага і любіць калгасіцаў да-скай МТФ.

П. ЧЫКУН.

Калгас «Чырвоны баец», Барысаўскі раён.

КОД ТОРФАДАБЫЧЫ

на 25 ліпеня

ОДАМІ БЕЛТОРФА З ПАЧАТКУ СЕЗОНА ЗДАВАЦЬ:

Від працы	Проц. выканання
Відпрадпрыемствы	
Сароў	80,2
Вары	78,6
Вары	77,7
Вары	101,8
Вары	71
Вары	79,3
Вары	70,1
Вары	78,9
Вары	91,1

ПЛЫ СПЛАВУ ЗНІЖАЮЦА

трэці квартал павыша бмь дачана ў сплаў 900.075 кубаметраў матэрыялаў, а на 1 ліпеня павы-шана на 262.977 кубаметраў або 29,9 проц. ад плановага заданнннн. Да ішч 4 кварталы пунктаў на 4 ліпеня павышана на 328.880 кубаметраў пры пла-не ў 1.610.540 кубаметраў. Уста-лівае заданне выканана на проц. Чэскай сплавня кантора вы-ла пал трэцяга квартала на 39,4 проц., на прыбыццю канчатковага пункта на 16,4 проц. Мазырскай кантора на 22,5 проц. на 13 проц., на пуску на 22,5 проц. Недадупшчальна адстае пельга-і сплавнякантора: замест 172.867 кубаметраў на 1 ліпеня толькі пун-та 31.800 кубаметраў.

ЯШЧЭ РАЗ АБ ЗАСМЕЧАНАСЦІ КАЛГАСАЎ У КЛІМАВІЧАХ

«Звязда» пісала ўжо аб тым, як калгасы Клімавіцкага раёна засмечаны кулацкім класавым варожым ахвостам.

Але кіруючыя калгаснікі арганізавалі праходзячы міма гэтых фактаў. У раёне няма сапраўднай большасці барацьбы з кулацкім ахвостам, якія з усіх сваіх сіл імкнудца сарваць уборку ўраджаю, пачынаючы калгаснай вытворчасці.

Кіраўніцтва калгасам імя Бубнова захавала ў свае рукі зброя выжывання, кулацкіх стаўленняў. Браты старшыні калгаса Пётр і Іван Міхайлавічы, стаўшы калгаснымі класавіцкамі, сістэматычна раскрывалі калгасную маёмасць.

Раённыя арганізацыі звалі іх з работ, але заўсёды былі пакінуты ў тым жа стане. На работу-ж у якасці членаў калгаса насяляцца былі мусілі Ермішкаў. Гэты кулак пайшоў чынам хітраўскай прадзеі ў калгас імя Сталіна і нават быў там старшынёй. У калгасе імя Сталіна Ермішкаў рэстаўраваў звыш 80 руб. калгасных грошай і 900 кіло збожжавых. Заўважана не аднаго пад суд, а перададзена ў калгас імя Бубнова, таксама на пасадку старшыні. Ермішкаў пайшоў у калгас аднаго дзень, а потым узяў дашага калгаснага члена і знік невядома куды. Праз тыдзень ні райком, ні РКБ і райсамадзей, ні МТС нічога не ведалі, што робіцца ў гэтым калгасе. Праз тыдзень у калгасе нічога не выходзіла на работу. Невядома дакуль працягвалася-б таго становішча, калі-б выявіла рэдакцыя «Звязды» не выявіла гэтых фактаў і не падарвала райкому партыі.

Кулак Парасюк і Іван і Пётр Міхайлавічы выкулі з калгаса «Сталіна», раскрываючы зброяную маёмасць, адкрыта вядучы актывізацыйную, антысавецкую агі-

тацыю, арганізуючы нават тэрытарыяльныя выступленні. Факты гэтыя выяўлены і вядомы раённым арганізацыям. Але раённая пракуратура не прымае належных мер. Кулацкія тэрыторыі і зладзеі не пакараны.

У калгасе «Новы Душэ», К. Будзінскага сельсавета, кулак Я. Селяцоў, М. і П. Сяўцкія прапаралі ноччу ў хале і зарэзалі чатыры калгасныя авечкі. Факты таксама выяўлены і вядомы раённым арганізацыям. Але гісторыя паўтарылася. Зладзеі зноў ішчы не пакараны.

У Дамарыцкім, Гравіцкім, Тумаваўскім, Дубровіцкім і іншых сельсаветах кулацкія «спарымахеры» беспарашкодна стрыглі калгасныя валасы. Асобныя старшыні калгасаў патураюць зладзеяў. Так, напрыклад, Манетаў, старшыня калгаса «Шлях да камунізму» замазвае справу аб раскрыванні ўраджаю, у лоды, між іншым, змешаны нават асобныя члены праўлення калгаса (І. Саросіч).

Выявіла рэдакцыя «Звязды» выкрыў гэтае факты, але кулацкія «спарымахеры», раскрывалі нікі калгаснага ўраджаю да адказнасці не прыдатны.

У раённых арганізацыях пануюць самыя благодныя настроі. І зараз, у момант такога вострага кулацкага супраціўлення, калі трэба мабілізаваць усе сілы, усіх калгаснікаў і працоўных аднаабавязкова на барацьбу супраць кулацкага ахвосту, на большасці правядзенне ўборкі, людзі не знайшлі нічым іншым заняцям, як адзіна за адным ідуць у аддзяленні. Уважліва ўжо райпракурор Чарнін, два інструктары райкома партыі, намеснік рэдактара раённай газеты і т. д.

На сігналы друку ў Клімавічах паоуду не лічыць патрэбным рэагаваць. Выявіла рэдакцыя «Звязды» выявіла буйныя зладчынствы ў Клімавіцкім райсааве. Галдзіны і загадоўны апарат у раёне засмечаны лужымі варожымі людзьмі, зладзеямі і растратчыкамі. Расстраты ў райсааве дасягнулі звыш 27.000 руб. Але зноў раённыя арганізацыі робяць выглед, што нічога не заважаюць. Раённая пракуратура маўчыць.

Ік гэта не дзіўна, але сама раённая газета «Комуніст» становіцца на іх грубейшага зладчынства самакрытыі. Селькор прыслал у «Комуніст» замітку аб тым, што ў калгасе «Рабочы» комсамольскі арганізатар Сапрамоўскі п'януе і разваліць работу комсамольскіх арганізацый, уцягвае ў п'яны і іншых комсамольцаў. Гэта замітка была ўжо паказана і нават заверстана ў палату, але ў апошнюю мінуту рэдактар Каган перадаў: «Я не дазволю кампраметаваць комсама» і выкінуў замітку прот.

У святле гэтых фактаў дзіўна і незразумела маўчанне Клімавіцкага райкома партыі.

Выявіла рэдакцыя «Звязды» ў Клімавічах:

С. ШОК, В. ШЭМПЕЛЬ.

Ад рэдакцыі: Змяшчэнне пісьма выданай рэдакцыі «Звязды» чымае ад Клімавіцкага РК неадкладна і рашучы мер на ачышчэнне кіруючых калгасных кіраўнікоў ад кулацкіх элементаў. Новае кіраўніцтва райса (рэдактар РК т. Аніскаў) павінен зразумець, што лініі аднабавязкова ў Клімавічах можа адыцца тэма ў тым выпадку, калі большасці крытыкай і самакрытыкай будзе працягнута штудыёзная работа партарганізацыі.

АБ ІЛЬНАЦЕРАБІЛЦЫ ГАРЛАЧОВА

Вынаходца ільнацерабіцкага апарата месціслаўскі наліснік т. Гарлачоў, прымушы на Гэбеларускі завод вынаходцаў, выступіў гэтымі дзямі на радыё і сказаў:

— Я зусім не думаю, што мая вынаходства так зацікавацца. Я проста хачу працаваць машыну для майго калгаса, зрабіць палатчане нашым бабам.

Але выніла так, што гарлачоўскі апарат набыў шырокую вядомасць. Аб ім заважываў ужо СССР. Ён разглядаў Маскоўскім абласным камітэтам партыі на чале з т. Міхайлавым і Заходняй вобласцю. Дан заказ на працягваную вынаходцаў гэтага апарата. Ільнацерабілка Гарлачоў пайшла палатчані, найбольш дзякуючы праце апарату Ільну і дадзенаму нашым бабам «калгаснікам».

Прынята гэта машына і ў Беларусі. Але далей прызначана справа не ідзе. На бацькаўшчыне вынаходца, дзе лён з'яўляецца вядучай тэхнічнай культурай, да сённяшняга вынаходца гэтай машыны нічога не прывялі і не пачынаюць, калі прыступіць. А час ідзе, ідзе масавае перабрабленне Ільну, не за гарамі і трапіць.

Навуку быў НЭЗ Беларусі больш месца таму востры перагаворы з Менскім зовам стандартных дамоў на вынаходцаў гэтых апаратаў (1200 штук). Завод брўся за заказ, хачоў даваць 2-3 змены рабочых нестайны, каб даць калгасным вёсам гарлачоўскую машыну ў тэрмін. Але... здырлася адно малявае непараўменне, якое велікі ўласціва наркамаўскаму кіраўніцтву. Работнікі Ільнацерабіцкага т. т. Шорахаў і Сандлер, якія вялі перагаворы з заводам, паехалі на некалькі тыдзень у камандзіроўку на іншыя справы, і заказ астаўся нішчы ў паветры.

Праз некаторы час НЭЗ ушпымі аб заказе. Замест таго, каб не марудзіць ніводнага дня, заканчыць перагаворы з заводам стандартных дамоў, ён захачаўся ў літаральным сэнсе слова) другім заводам Гомсельмашам. Але, як вядома, Гомсельмаш уаходзіць у сістэму саюзных прадпрыемстваў. І таму перагаворы трэба весті праз Саюзны Сельмаш. Стараўшыся знайсці асцу на бексарыйска перагаворы з Саюзным Сельмашам, НЭЗ зноў звярнуўся да зова стандартных дамоў. Але... справа зараз застрымліваецца а-а неадыхаў будучыя матэрыялы ў дрэва, чыгуна, прайкоў і шпурнаў. Перагаворы з Наркамлесам аб адпуску матэрыялаў пакуль не мелі ніякага поспеху.

Есць пагроза, што ільнацерабіцкі апарат Гарлачоў не будзе дан у тэрмін.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

Ад рэдакцыі: «Звязда» проціць унаважвання РК тав. Іванова ўмяшчаць у гэту справу, каб прымушыць наркаматы забяспечыць хутчайшую вынаходцаў гарлачоўскага ільнацерабіцкага апарата.

ПІСЬМЫ РАБОЧЫХ КАЛГАСНІКАУ

НАМЕСНІКУ САКРАТАРА МЕНГАРКОМА КП(б)Б ТАВ. ХАДАСЕВІЧУ.

ГЛАДНІ ЗАЖЫМАЕ САМАКРЫТЫКУ (ПІСЬМО НАСТАЎНІКА)

Да сёнешняга дня я не магу атрымаць зарплату, за летні адпачынак. Старшыня Круціцкага сельсавета, Менскага раёна, Гладні, да якога я разоў пайць звяртаўся, кожны раз адказвае:

«Прыдзі праз тры дні, тады атрымаеш».

25 чэрвеня я ішчы раз зайшоў у сельсавет і катэгорычна патрабаваў выдць мне грошы. Прапару ўдарыць па такіх зладчынствах самакрытыі.

СТАРШЫНІ БЕЛКАПСАЮЗА ТАВ. БАСКІНУ. ПАДРЫХОУКА КАДРАУ ПА-ТАЛАЧЫНСКУ (ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Па пастанове Беларускага 5 ліпеня ў Талачыне павінен былі адкрыцца 10-дзённая курсы старшын сельсавета Круціцкага і Талачынскага раёнаў. Паведамленне аб курсах у Круціцы атрымана 10 ліпеня.

Прыехаў і Талачын, зайшоў да старшыні райсаюза тав. Вайнера, Вайнер параў нам паслядзць навуку ён абмярвае план. Паслядзёў-

САКРАТАРУ ГОРАЦКАГА РК КП(б)Б ТАВ. ВІЛЬЧЫНУ. ГОРАЦКАЯ „ЗАКОННАСЦЬ“ (ПІСЬМО КАЛГАСНІЦЫ)

Засталася ў удавоў з 4 маімі дзямі. З 1929 года працую ў калгасе. Адзін мой сын служыць у Чырвонай арміі, другі ў органах рабоча-сялянскай міліцыі.

З тае прычыны, што хата мая прышла ў поўную нягоднасць я прадава апошнюю карову і за гэты грошы купіла сабе хату ў грамадзянскай Міцельцы Цімоха. Нядаўна, нешта на якіх прычынах, старшыня калгаса Міцельца Ціт сумесна з старшынёй сельсавета Халковым выселілі мяне з маёй хаты.

Такім чынам я застаўся без каровы і хаты. Старшыня сельсавета Халяў гаворыць майму сыну комсамольцу: «Калі будзеш выконваць усе нагуры, звернем хату».

Звярталася я са скаргаў да райпракурора, але ніякай дапамогі не атрымала.

ЧУМАКОВА Е. Р. Ад рэдакцыі: «Звязда» патрабуе ад Горацкага РК КП(б)Б неадкладна ўмяшчаць у гэту справу і працягненія да самай суровай адказнасці парушальнікаў рэвалюцыйнай законнасці Халкова і Міцельцы.

Мала гэтага. Як і не зважаю на ўсіх просьбы аб рамонце. За ўвесь час ён ні адной калейкі не патраціў на рамонце кватэры: за ўсё прыходзіцца плаціць самому Карпелю.

Затое жакт бярэ лішчкі грошы з жылароў. Карпел за сваю «грабучыню» плаціць 14 рублёў у месяц, плаціць і за пошчу, займае мую кухню.

Калі аб гэтым заявіць загадчык дамамі Падобу, ён знаходзіць стэрэатыпны адказ: «Бацьце, грошай у нас не хапае».

Безгаспадарчасці, ігнараванне бытавых патрабаванняў працоўных стала сістэмай работы жакта № 44.

Ішчы ў сярэдзіне снежня мінулага года бюро окартаў горКБ РСІ адзначыла, што тры дамы жакта нагаража абвал, 10 дамоў патрабуюць рамонту, 12 дамоў жылароў у падвальных памяшканнях.

Бюро окартаў прапавала праўленню жакта адрамантаваць зруйнаваныя дамы і перасяліць рабочыя сем'і з падвалаў.

Дагэтуль праўленне нічога не зробіла. 40.000 рублёў адушчана жакту па рамонце, акрамя яго ўласных сродкаў, але ні адзін дом

шчыкаў, замест 18. Штат на палову не ўжамплектаваны.

Згодна загаду, работнікі пункту павінен былі прыці тохкіну лубоў. Нічога не прасіць за выкананнем загада, і зладзеі не працягваюць.

Зусім забыліся аб культурным абслугоўванні жактыкаў. Каптура Беларускага раёна не дагаварылася з «Салодарукам» за арганізацыю жактыкаў і чыталі. Культработніца на пункт не іма.

Урокі мінулага года, калі прыска бульбы была арганізавана вельмі дрэнна, нікому не навучылі дырэктара Маглёўскай жакты тав. Лудзіча.

СТАРШЫНІ УЗДЭНСКАГА РК МІКУЛІЧУ.

8 ГОД БУДУЮЦЬ ЛАЗНЮ (ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Ішчы ў 1926 годзе Камюцкі сельсавет, Уздэнскага раёна пачаў будаваць лазню на сродкі самаабкладання. Закунілі лес, паставілі зруб. На гэтым работа спынілася. Нехатпа ордэраў. Ішчы раз правалі самаабкладанне, сабралі грошы. Не гледзячы на гэта, лазня не будзеца, зруб стаяць і гніе, а сродкі невядома куды дзеліся.

У свой час я пісаў аб гэтым у «Чырвоную зорку» і ЦКБ-РСІ. Адукуль мне адказаў, што зямства мая паслана Уздэнскага РКБ-РСІ для прагавання. А лазня не будзеца і на гэтага часу.

КІСЕЛЬ. ПА СЛЯДАХ ПІСЕМ „КУЛАЧКА ПРАХОЦКАЯ ЗБІВАЕ КАЛГАСНЫХ ДЗЯЦЕЙ“

4 ліпеня ў «Звяздзе» было змешчана пісьмо калгасніцы Ганны Марыноўчы пад загалоўкам «Кулачка Прахоцкая збівае калгасных дзяцей». Расследаваннем факты пацвердзіліся.

Старадарожскае кіраўніцтва нілішчы паведамае, што сельства завозыла і справа перадаца ў нарду для разгляду.

„НІ ГРОШАЙ, НІ ПАСЫЛКІ“

Пад такім загалоўкам 12 ліпеня было змешчана пісьмо Марыноўскага М. аб тым, што выслаха я пра Іюравіцкую пошту Мозырскага раёна паслала ахростам не атрымала.

Пракурор Мозырскага раёна паведамае, што тав. Кароткаў высланы грошы ў суму кантролю і пасылкі. Загачыў Іюравіцкай пошты Чарушынскае палатрада адміністрацыйнае спавіненне.

„КУЛАН НА ВУЧОБЕ“

Факты, прыведзены ў пісьме калгасніцы «Кулан на вучобе» («Звязда» № 148 ад 8 ліпеня), як паведамае Рэчыцкі РК КП(б)Б, пацвердзіліся.

Кулак Дзюба Васіль па паставілі райкома выключылі з ліку студэнтаў Курасоўскага жылароўскага тэхнікума.

ішчы не адрамантаван поўласце. З 12 сем'яў пераселены дзе, 10 сем'яў — Новкава, Ліпковіца, Рубіна, і інш. — жыўць ішчы ў падвалах.

Такая факты. Іны жактыкаў карціну зжэнаў з сям'і тав. Карпеля.

Праўленне жакта № 44 нечэ за ўсё клопціцца аб жытнім талезаву, аб яго патрабаваннях. Іно страціла пахуцце адказнасці за даручаную яго справу.

Старшыня Горыцкага тав. Трусіні, які павінен быў у першую чаргу прыняць меры супраць бюракратыі ў праўленню жакта, да 23 ліпеня заміткі ў «Звяздзе» не чапаў. У яго ішчы паказаліся шмат газетных вымагак і пераслааных з рэдакцыі карэспанданцый. Іны оспавіла ліжыць у пухкім грунзе папер: Трусіні так «сператружэ», што ішчы не абрэнда працятаць іх.

С. Б.-ў.

Ад рэдакцыі: «Звязда» лішчы, што ішчыне пра т. Карпеля і жакт № 44 мае агульнае значенне. Таму неабходна, каб прэзідыум Менгосвету разгавіць гэту справу і прыняў неабходныя меры.

СТАРШЫНІ БЕЛКАПСАЮЗА ТАВ. БАСКІНУ.

ПАДРЫХОУКА КАДРАУ ПА-ТАЛАЧЫНСКУ (ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Па пастанове Беларускага 5 ліпеня ў Талачыне павінен былі адкрыцца 10-дзённая курсы старшын сельсавета Круціцкага і Талачынскага раёнаў. Паведамленне аб курсах у Круціцы атрымана 10 ліпеня.

Прыехаў і Талачын, зайшоў да старшыні райсаюза тав. Вайнера, Вайнер параў нам паслядзць навуку ён абмярвае план. Паслядзёў-

САКРАТАРУ ГОРАЦКАГА РК КП(б)Б ТАВ. ВІЛЬЧЫНУ. ГОРАЦКАЯ „ЗАКОННАСЦЬ“ (ПІСЬМО КАЛГАСНІЦЫ)

Засталася ў удавоў з 4 маімі дзямі. З 1929 года працую ў калгасе. Адзін мой сын служыць у Чырвонай арміі, другі ў органах рабоча-сялянскай міліцыі.

З тае прычыны, што хата мая прышла ў поўную нягоднасць я прадава апошнюю карову і за гэты грошы купіла сабе хату ў грамадзянскай Міцельцы Цімоха. Нядаўна, нешта на якіх прычынах, старшыня калгаса Міцельца Ціт сумесна з старшынёй сельсавета Халковым выселілі мяне з маёй хаты.

Такім чынам я застаўся без каровы і хаты. Старшыня сельсавета Халяў гаворыць майму сыну комсамольцу: «Калі будзеш выконваць усе нагуры, звернем хату».

Звярталася я са скаргаў да райпракурора, але ніякай дапамогі не атрымала.

ЧУМАКОВА Е. Р. Ад рэдакцыі: «Звязда» патрабуе ад Горацкага РК КП(б)Б неадкладна ўмяшчаць у гэту справу і працягненія да самай суровай адказнасці парушальнікаў рэвалюцыйнай законнасці Халкова і Міцельцы.

Мала гэтага. Як і не зважаю на ўсіх просьбы аб рамонце. За ўвесь час ён ні адной калейкі не патраціў на рамонце кватэры: за ўсё прыходзіцца плаціць самому Карпелю.

Затое жакт бярэ лішчкі грошы з жылароў. Карпел за сваю «грабучыню» плаціць 14 рублёў у месяц, плаціць і за пошчу, займае мую кухню.

Калі аб гэтым заявіць загадчык дамамі Падобу, ён знаходзіць стэрэатыпны адказ: «Бацьце, грошай у нас не хапае».

Безгаспадарчасці, ігнараванне бытавых патрабаванняў працоўных стала сістэмай работы жакта № 44.

Ішчы ў сярэдзіне снежня мінулага года бюро окартаў горКБ РСІ адзначыла, што тры дамы жакта нагаража абвал, 10 дамоў патрабуюць рамонту, 12 дамоў жылароў у падвальных памяшканнях.

Бюро окартаў прапавала праўленню жакта адрамантаваць зруйнаваныя дамы і перасяліць рабочыя сем'і з падвалаў.

Дагэтуль праўленне нічога не зробіла. 40.000 рублёў адушчана жакту па рамонце, акрамя яго ўласных сродкаў, але ні адзін дом

шчыкаў, замест 18. Штат на палову не ўжамплектаваны.

Згодна загаду, работнікі пункту павінен былі прыці тохкіну лубоў. Нічога не прасіць за выкананнем загада, і зладзеі не працягваюць.

Зусім забыліся аб культурным абслугоўванні жактыкаў. Каптура Беларускага раёна не дагаварылася з «Салодарукам» за арганізацыю жактыкаў і чыталі. Культработніца на пункт не іма.

Урокі мінулага года, калі прыска бульбы была арганізавана вельмі дрэнна, нікому не навучылі дырэктара Маглёўскай жакты тав. Лудзіча.

СТАРШЫНІ БЕЛКАПСАЮЗА ТАВ. БАСКІНУ. ПАДРЫХОУКА КАДРАУ ПА-ТАЛАЧЫНСКУ (ПІСЬМО КАЛГАСНІКА)

Па пастанове Беларускага 5 ліпеня ў Талачыне павінен былі адкрыцца 10-дзённая курсы старшын сельсавета Круціцкага і Талачынскага раёнаў. Паведамленне аб курсах у Круціцы атрымана 10 ліпеня.

Прыехаў і Талачын, зайшоў да старшыні райсаюза тав. Вайнера, Вайнер параў нам паслядзць навуку ён абмярвае план. Паслядзёў-

САКРАТАРУ ГОРАЦКАГА РК КП(б)Б ТАВ. ВІЛЬЧЫНУ. ГОРАЦКАЯ „ЗАКОННАСЦЬ“ (ПІСЬМО КАЛГАСНІЦЫ)

МЕСЯЧНІК АБМЕНУ ВОПЫТАМ КАЛГАСНЫХ І БРЫГАДНЫХ ПАРТОРГАУ

У мэтах перадачы вопыту работ партаргаў калгасаў і брыгад «Звязда», Аддзел кіруючых партаргаў ЦК КП(б)Б і Палітсектар Наркамсма аб'яўляюць з 1-га ліпеня па 1-е верасня

